

Чырвоная Зьмена

269 (1236) СУБОТА, 22-га лістапада 1930 г.

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ**
Орган ЦК ЛКСМБ
Умовы падпіскі:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сакратарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсомольская 25, тэлеф. № 903.
ГОД ВЫДАНИЯ Х.

Кожны асобнага №—2 кап.

ПАДПАЛЬШЧЫКА ЗЛАВІЛІ НА ГАРАЧЫМ УЧЫНКУ "Крыцьцё" бандыта Пуанкарэ—падрыхтоўшчыка новае імперыялістычнае бойні АНТЫСАВЕЦКАЯ ТРАСЦА ПУАНКАРЭ

Прапануем увазе нашага чы-
стрэжы алейдоскоп, паласо-
дытат з двух артыкулаў Пу-
анкарэ "Кіпцюры СССР" і "Ліха-
ны ў Эўропе". Пры адным толькі
чытанні пачасоўнага "удар-
меса" з абодвух артыкулаў
яснай тая роля, якую
імперыялістычная Францыя,
справатнасці Пуанкарэ, у спра-
вах унутрыпартыйнай антыса-
вецкай інтэрвенцыі. Пуанкарэ
мобілізуе ўсе, што маецца ў
справе ўдзялення: постаць па-
радаваў вялікасці, нахабнае
уважанне фактаў, шалёныя
прыкрыттыя "здыўленыя"
прапачынага дыпламатычнага
справы, і нарэшце, тонкія
на вельмі тоўстыя абставіны.
У гэты набор хітрыкаў
Пуанкарэ ад абвінавач-
ванняў прад'юдзельна аму мільён-
масамі працоўных СССР;
гэты голас імперыялістычнай
няк не ўдаецца выдаць за
трэці нявіннага дыпла-
матычнага салаўя.

Як бясспрэчна дакладна можна
ўстанавіць з дадзенай цытаты, Пу-
анкарэ—рашучы праціўнік вайны
наогул і ў прыватнасці вайны з
СССР. Ён толькі за тое, каб "пе-
рагарадзіць дарогу заразе". Ні для
каго не сакрэт, якімі менавіта мерамі
дэзынфекцыі Пуанкарэ намерець
дабіцца гэтай мэты. Гэтыя меры—
у першую чаргу шалёная антыса-
вецкая кампанія, якая павінна ўра-
чыста закончыцца інтэрвенцыяй.

Як-жа тут сапраўды большаві-
кам не раскацца?

На кожны выпадак узбройвайцеся

Фанатыкі, якія сьлепа вядуць за
сабою натоўп, відаць, упарствуюць у
надзеі, што сусветны крызіс, паў-
станні ў Азіі, смуты, якія ўзнікаюць
на ўсіх контынтах і як быццам
набываюць усеагульны характар, да-
памогуць ім вызваць сусветную ре-
валюцыю, па-за якую для іх ня
відаць ратунку. Чакваючы, яны робяць
калесаўныя натугі, каб падняць сваю
падаючую прамысловасць і сельскую
гаспадарку, якая замірае, і разам з
тым яны множаць і сьпяшаюць разам
з Нямеччынай рабіць свае ваенныя
падрыхтоўкі. Я ня ведаю, ці праўда
тое, што Масква ліхаманкава працуе
над тым, каб вылікаць новую вайну
ў Эўропе. Але ўсе адбываецца так,
як-бы гэта сапраўды адбывалася, і
гэтага даволі для таго, каб заўсёды
быць на старожы.

Пуанкарэ ня ведае, ці праўда тое, што "Масква узбройваецца".

Аднак, на кожны выпадак ён лі-
чыць лепшым "заўсёды быць на
старожы". У перакладзе на агуль-
на-зразумелую мову—гэта заўсёднае
"быць на старожы" выдзяляецца ў
ліхаманкавай гонцы узброенняў,
пры якой французскі генштаб са-
праўды ня ведае "ні сну, ні адпа-
чынку". У такім стане не застаецца
нічога іншага, як узваліць усю

віну на СССР, папутна напамніў-
шы, каб больш настрашыць, аб
"ваеннай падрыхтоўцы разам з Ня-
меччынай". Размахваючы вялікім
звонам трывогі з прычыны пагро-
зы сусветнай рэвалюцыі, Пуанка-
рэ ўпарта не забываецца пады-
ваць і на трубе версальскага гора-
міру.

На ўлюбёным коніку

Рускія арганізуюць на ўсіх рын-
ках свету дэмпінг, вынікі якога ста-
новяцца ўсё больш і больш небясп-
ечнымі. Іх экспарт збожжавых про-
дуктаў узрастае ў нячужаных про-
порцыях і па цэнах, якія далёкі ад таго,
каб пакрываць кошт. Тое-ж адбываецца
ў адносінах нафты, лесу і г. д.
Усё гэта праходзіць у рамках выка-
ніння палігавовага пляну, які паві-
нен дазваляць распусціць дэмпінг
на фабрычных прадуктах.

Маскоўскі ўрад, як вядома, заявіў
ужо, што ён ужыве бязлітасныя ре-
прэсіі супроць тых краін, якія пры-
муць спецыяльныя меры ў адказ на
дэмпінг.

"Ты вінен ужо ў тым, што хо- чацца мне есці"—менавіта так гу- чаць мізэрныя спробы Пуанкарэ

што-б там ні стала пабудоваць
"ушушальны будынак абвінавачван-
ня" супроць СССР. Да ліку такіх
трагікомічных эпізодаў трэба ад-
несці і тую акалічнасць, што да
агульнага хору выкрыцьцяў савец-
кага "дэмпінгу" далучыў свой голас
і Пуанкарэ. Пагражаючы "дэмпін-
гам фабрычных прадуктаў", ён ўзы-
вае да іх "розуму". Перад намі два
бакі аднае і тае самае медалі, ча-
канка якое ідзе выключна на
ваенныя заводы.

Гэта кліча СССР дзейнічаць у ра-
нойшым напрамку: няўхільна на-
цаваць сваю абароназдольнасць і
вытрымаць усе падобныя выступ-
ленні самым рашучым чынам—ма-
гутнымі натугамі на фронце буда-
ўніцтва сацыялізму.

Процэс б. беларускіх дэпутатаў "Змаганьне" перарваны

Як падае фашысцкі "Кур'ер Вілен-
скі" у № 268, процэс былых дэпу-
татаў Беларускага рабоча-сялянскага
клубу "Змаганьне" і шасці супра-
цоўнікаў цэнтральнага сакратарыяту
перарваны і адтэрмінаваны на не-
акрэслены час.

Прычына адтэрмінавання судовай
расправы зьяўляецца галадоўка політ-
ва зьяўляюцца на Лукішчах і паўнейшае
фізічнае вычарпаньне сіл ва ўсіх пад-
судных. Пасудыня настолькі зморан-
ны, што нават ня могуць стаяць на
ногах.

Галадоўка ў Лукішчах турме выклі-
кана барбарскім абходжаннем тур-
мных катаў з палітвязьнямі, зама-
кам на ўсе тры прывілеі, якіх паліт-
вязьні дабіліся шляхам упартай шмат-
гадовай барацьбы і галадовак.

Зараз турэмная адміністрацыя—вер-
ня сабака польскага фашызму—заба-
равіла палітвязьням чытаць і выпі-
ваць інавацыйна буржуазную польскую
прэсу, кнігі, забараніла вольную пра-
гулку, харчовую комуна.

На тэрор фашысцкіх катаў політ-

вязьні адказалі галадоўкаю. Галадае
некалькі сот чалавек. Галадоўка пра-
ходзіць надзвычай бурна. У турму
ўведзены значны атрад паліцыі. Тур-
ма акружана коннымі атрадамі полі-
цыі і вонска, на вартавых будках па-
стаўлены кулямёты. Большая частка
палітвязьняў страшна збіта турэм-
нымі катамі і жандармамі. Аднак, гала-
доўка працягваецца далей.

У каменных мяхох—панскіх турмах
фашысцкія служкі імкнуцца заду-
шыць, зышчыць фізічна лепшых
прадстаўнікоў працоўных мас, леп-
шых рэвалюцыянераў. Плян разгро-
мі і разлушыць нац.вызавалачага
руху ў Зах. Беларусі польскі фашызм
праводзіць надзвычайнымі тэмпамі.
Узмацненне адначасова белага тэрору
ў турмах зьяўляецца лішнім довадам
шалёнай падрыхтоўкі тылу для ўбро-
нага напалу на СССР, а ў першую
чаргу на яго фарпост—БССР.

Працоўныя БССР павінны ўзьяць
свой рашучы голас пратэсту ў аб-
арону сваіх братоў па—клясе—взьяўшаў
капіталу.

Сьпісы беларускага "Змаганьня" ануляваны

ВАРШАВА, 20. 23 лістапада адбудуцца выбары ў польскі сэнат.
Выбары ў сэнат адбываюцца на тых-жа падставах, што і ў сойм, з
той толькі розніцай, што актыўнае выбірае права ў сэнат маюць
асобы, якім споўнілася 30 год. Колькасць мандатаў у сэнате—111.
Па прыкладу выбараў у сойм, усе сьпісы беларускага "Змаганьня"
ануляваны. Сьпісы Украінскага Сельробо павінны ўстаць ў двух вя-
водствах Заходняй Украіны—ва Львоўскім і Станіслаўскім. Сьпісы ра-
боча-сялянскага блёку удалі толькі ў Варшаве і Варшаўскім вая-
водствах, Лёдаўскай, Келецкай і Сілезкай аругах.



На здымку: прадавец комсамольскае газэты "Маладая Гвардыя" на вуліцах Берліну.

Заява тав. Бухарына ў ЦК УсеКП(б)

З прычыны раду рэзолюцый, пы-
таньняў а маіх адносінах да генераль-
най лініі партыі і рашэньняў 16 зьезду
УсеКП(б), а таксама да ўнутрыпарт-
ыйнага палажэння бягучага дня лічу
неабходным заявіць наступнае: 1) па
пытаньнях унутрыпартыйнай політкі
я яшчэ да 16 парт'езду некалькі раз
цалкам і поўнасьцю прызнаў свае
памылкі права ўхіліскага характару:
пасьля пленуму ЦК у лістападзе я, су-
месна з Томскім і Рыкзавым, пдаў ад-
паведную заяву. У "Правде" ад 15-га
сьнежня 1929 году я апублікаваў ар-
тыкул "Тэхніко-эканамічная рево-
люцыя, рабочы клас і інжэнэрства",
у канцы якога я дакладна пералічаю
артыкулы, дакуманты, у якіх зья-
шчаліся прызнаныя мною памылкі, да-
лей у той-жа "Правде" я зьявіў ар-
тыкул "Великая реконструкция",
дзе я абараняў у дадатнай форме лі-
нію ЦК.

2) Лічу, што лепшай формай солі-
дарызанай з рашэньнямі зьезду была б
форма пасьля адпаведнай заявы зьезду
або ЦК УсеКП(б), чаго я памылкова
не зрабіў. Аднак, непазрэдня перад
парт'ездам я быў хворы на запален-
не лёгкіх, у час самога зьезду быў па
хваробе ў даным мне адпуску. Непар-
эдня пасьля зьезду, будучы яшчэ ў
адпуску, я два разы выступіў на
адначыненых сходах у абарону ра-
шэньняў 16 зьезду. Нажаль, аб гэтым
лі я быў інфармаваны наш цэнтральны
друк.

3) Прыехаўшы з адпуску 15 верас-
ня я на другі дзень (16 верасня)
заявіў партарганізацыі (ячэйка НС
ВСНГ), што паставы 16 зьезду я
лічу правільнымі па сутнасьці, ня
толькі формальна, г. зн. ня толькі
выходзячы з меркаваньняў партый-
най дыспліліны. Выступаючы на мі-
тынгу супроць школьнікаў я абараняў
рашэньні 16 зьезду, заклікаў на ба-
рацьбу з ухіламі (справядліва была
надрукавана ў газэце "За індустрыя-
лізацыю").

4) З гэтага выцякае як поўнае без-
агаворачнае асуджэньне мною ўсіх і
розыных замахаў на адзінства партыі,
розыных фракцыйнай работы, розных
спробаў скрытай барацьбы з партый-
ным іраўніцтвам, скрытай абароны
другой політычнай лініі, якая адроз-
ніваецца ад лініі партыі і г. д., так і
прызнаваньне неабходнасьці змагацца на
два фронты супроць усх ухілаў ад
гэтай лініі, супроць правага ўхілу, як
галоўнай небяспэкі, супроць прымір-
ных адносінаў да ўхілаў.

5) Я самым рашучым чынам асуд-
жаю права-левы блэк т. т. Сыр-
цова-Ламінадэ, фракцыйную работу
іх груп і згодзе з оргамі, ухва-
дзенымі Палітбюро, ЦК і Прэзыдыумам
ЦКК, як у адносінах да т. Сырцова-
Ламінадэ, Шапкіна, так і ў адносі-
нах да т. Нусінава і Ізурайскага. Я
таксама рашуча асуджаю антыпартый-
ную і двурэштывую работу Руціна
і згодзе з паставамі партыі адно-
сна яго.

6) Па пытаньнях міжнароднай по-
літкі я зьяўляю, што зьяўляю свае
памылковыя сьцьверджаньні пасьля
ліпнёўскага Пленуму ЦК стаю цалкам
на пазымі кіруючых органаў Ком-
інтэрну і УсеКП(б). Таму я рашуча
асуджаю барацьбу з Комінтэрнам, ад-
колы ад яго, фракцыйныя групы і
якое-б там ні было непалітычнае
яго рашэньне, як дэзорганізуючае
радоў міжнароднага камунізму, якая грае
на руку яго сьмярдзельным ворагам,
соцыял-дэмакратыі і адкрыта буржуаз-
ным і буржуазна-пачышчым парты-
ям. Я катэгорычна асуджаю яе пра-
вах, так і "левых" раскольнікаў, як
ідэяна-політычныя, так і арганізацый-

ныя іх устаноўкі. Я лічу, што ў чужа-
земных сэкцыях патрэбна пасьлядоў-
ная барацьба з ухіламі і, у першую
чаргу, з правай небяспэкай, а такса-
ма з усімі прымірэнчымі спробамі га-
тыя ўхілы змазаць і абыйсьці.

7) Таму, у прыватнасці, я рашуча
асуджаю дзейнасьць групы Лаўстона
ў Злучаных Штатах, якая вядзе ба-
рацьбу з устаноўкамі кампарты ў
Злучаных Штатах, сыстэматычна про-
ціставіць сябе кампарты і вядзе з ёю
барацьбу, ператвараючыся такім чы-
нам у антыкамуністычную і анты-про-
летарскую групу, якая грае на руку
буржуазным ворагам Комінтэрну.

8) Па пытаньню аб так званым "ор-
ганізаваным капіталізме" я прызнаю
тыя памылкі, якія былі выкрыты Ле-
ніным у "эканомічна пераходнага пе-
рыоду" (1920 г.). У артыкуле "Тэо-
рыя арганізаванай безгаспадарчасьці"
я стараўся выходзіць з палажэньня
Энгельса і Леніна, з іх праграмных
работ ("Крытыка праекту арфушай
праграмы", "Заўвагі на другі проэкт
праграмы Пляханова", "Дзяржава і ре-
валюцыя" і інш.). Памылкі я даваў
тут формулёўкі, якія выходзіць за
рамкі адначыненых формулёвак Энгель-
са і Леніна і якія ў той або другой
ступені разыходзяцца з імі, я прызнаю
свае памылкі і тут. Гэтыя памылкі да-
лі павод да тлумачэньня майго арты-
кулу ў духу буржуазнай тэорыі арга-
нізаваанага капіталізму, зьявіліся полі-
тычна шкоднымі, што і было правіль-
на асуджана ў адпаведных паставах
Пленуму ІККІ.

9) Адчынаючы агульнае палажэнь-
не рэчаў і ўвесь бягучы момант у дэ-
ляне, неабходна констатаваць растуць
напружаньне клясавай барацьбы як
унутры СССР (супроць кулацтва і
шкодніцтва), так і ў сусветным яе
маштабе (супроць міжнароднага імпа-
рыялізму). Выкрыцьцё шкодніцкіх і
контр-рэвалюцыйных шаек (Рамзін і
кампанія, Кандрашыў і кампанія), з
якімі неабходна самая бязлітасная
расправа мячом пролетарскай дикта-
туры, навожна наказвае ступень абва-
стрэньня клясавай барацьбы ў краіне
і ступень пагрозы вайны з боку ка-
піталістычнага супроць пролетарскай дикта-
туры.

Контр-рэвалюцыйныя шкодніцкія
шапкі выконвалі службовую ролю
агентаў міжнароднага капіталу, які
яўна рыхтуе катавую інтэрвенцыю
шляхам эканамічнай блэкады, ваенных
падрыхтаваньняў, дыверсійнай работы
ўнутры СССР. У такі час ад кожнага
члена партыі патрабуецца асабліва вя-
лікая адданасьць партыі і максымаль-
ная дысцыплінаваньне.

Якая-б там ні была спекуляцыя на
цяжкасьнях і на абвастрэньні клясав-
вай барацьбы, зьяўляецца злачыствам
супроць партыі і рабочае клясы. Усе
сілы мы павінны кінуць на адбор кля-
савому ворагу і на абарону диктатуры
пролетарыату. Згуртаваньне і заклік
ЦК партыі, які праводзіць у барацьбе
з ухіламі генеральную лінію партыі,
яка забяспечыць пабудову сацыялі-
зму ў нашай краіне; мобілізацыйная
гатоўнасьць адзінства ўстановак, волі
і дзейнасьці ў радые партыі і Комін-
тэрну павінны служыць для нас аб-
вязковай прадпасылкай перамогі про-
летарыату пры ўсіх умовах заўтраш-
няга дня. Абарона диктатуры про-
летарыату і ўсяго агульнарабочага бу-
даўніцтва, перамога вялізарных гэр-
оічных намог рабочых мас і партыі—
ёсьць для нас вышэйшы закон про-
летарскай рэвалюцыі, якому павінна
быць падпарадкавана ўсе.

Н. БУХАРЫН.
19 лістапада 1930 г.

НЯСЕМ ЭСТАФЭТУ У ПЕРАД

МАРШРУТ № 1

Барашьба за ажыццяўленьне 1-га маршруту ўсебеларускай культэстафэты. За 100 проц. выкананьне пляну ліквідацыі няпісьменнасьці і малапісьменнасьці не заняла адпаведнага месца ў працы раённых комсамольскіх, профэсійнальных арганізацый і атрадаў культармейцаў.

3 1-га сьнежня—ўсебеларускі перапіс няпісьменных. Ніводнага няпісьменнага па-за сьценамі лікпунктаў

Змагацца за першы

Разам з усімі маршрутамі культэстафэты пайшоў і першы маршрут. За 100 проц. выкананьне пляну ліквідацыі няпісьменнасьці і малапісьменнасьці. Старт культэстафэты даўдзён 25 кастрычніка. Але па сьнежны дзень карэннага пералому ў справе ажыццяўленьня гэтага маршруту няма.

Весткі з месца сведчаць аб тым, што на барацьбу з няпісьменнасьцю, на справу лепшай арганізацыі лікпунктаў не звяртаецца адпаведная ўвага, не мобілізавана грамадзкая думка працоўных.

3 1 па 15 сьнежня праводзіцца ўсебеларускі перапіс няпісьменных і малапісьменных, якія працуюць у прадпрыемствах, у савгасах і калгасах Беларусі. Перапіс павінен выявіць усіх неахоўленых вучобай тым, каб сапраўды стварыць магчымасьці для выкананьня пляну 100 процантага ахопу няпісьменных лікпунктамі.

Побач з актыўным удзелам у выкананьні гэтага маршруту асобныя выскочкі арганізацыйна-заключэньні комсамол ня стаў у першыя дні барацьбы за ліквідацыю няпісьменнасьці.

Адаючы ўсе сілы барацьбе за прафінансаваньне і пцігодку нельга забываць пра ліквідацыю няпісьменнасьці. Пасьпяховае выкананьне прафінансаваньня да вярштату і стварэньне ўспраможнага прафінансаваньня мажліва найбольшай меры пры ўмовах ліквідацыі няпісьменнасьці і ўзвядзеньня гэтага работы.

Гэта ставіць пытаньне аб неабходнасьці карэннага зруху ў працы вышэйшых ячэек ЛКСМБ. Неабходна прыняць актыўнейшы ўдзел у ўсебеларускім перапісе, лепш арганізаваць працу лікбезаў, дасна ўважліва гэтаю справу са справай барацьбы за прафінансаваньне і толькі ў гэтых умовах мы зможам і ў гэтым маршруце пасьпяхова прывесці да фінішу—IX зьезду ўсёЛКСМ.

Пагаварылі і... досыць

Шмат гаварылі аб ліквідацыі няпісьменнасьці ў комсамольскіх ячэйках пры колгасе „Беларусь“ і савгасе „Комінтэрн“ (Бягомельскі раён). Ня глядзячы на гэта ячэйкі канкрэтнага нічога не зрабілі. Былі вылучаны ліквідатары, пастанавы правесці курсы для іх і гэты абмежаваліся.

Няпісьменна чэкаюць і ня могуць дачакацца пачатку заняткаў у лікпункце.

Сымон Дубнян.

Зьвішчыць чэхарду

Буда-Башалёўскі інспектарыят да гэтага часу не атрымаў праграмы лікбезаў, што зрынуло працу па ліквідацыі няпісьменнасьці.

Наркомаўсаветы спасылаецца на вышэйшых, Белкоопсаюз—на вышэйшых.

Беларускаму штабу культэстафэты неабходна гэтаю чэхарду спытаць і вараз-жа зьвішчыць гэтыя адпаведныя адносіны да ажыццяўленьня першага маршруту культэстафэты.

Д. Альтшулер.

Усіх няпісьменных—на вучот

(Да ўсебеларускага перапісу няпісьменных)

Соцыялістычная рэканструкцыя народнай гаспадаркі, выкананьне 5-гадовага пляну вялікіх работ, абнастаўленьне клясавай барацьбы і актывізацыя вярхоўнай рабочай клясы сіл, вялізарнейшыя гаспадарча-політычныя задачы, паўстаўшыя перад пролетарыятам СССР—вымагаюць ад усіх грамадзкіх арганізацый і ад самае рабочае клясы—„самімільнымі крокамі“ рухацца наперад у справе культурнай рэвалюцыі і ў першую чаргу ў справе ліквідацыі няпісьменнасьці.

Поўнаму ахопу няпісьменных і малапісьменных вучобай у значнай ступені перашкаджае адсутнасьць дасканалых вучоту іх на прадпрыемствах. Кожны год пачынаецца з вучоту—на што заўсёды траціліся сілы і час, затрымоўваюцца пачатак навучальнага году. Дасканалы вучоту ўсё-ж ня было і „зайці ад лікбезу“ мелі поўную магчымасьць хавацца ад грамадзкага ўплыву.

Прызначаны з 1 па 15 сьнежня перапіс усіх няпісьменных і малапісьменных занятых у вытворчасьці, на будаўніцтве і ў савгасах, набылае вялікае політычнае значэньне. Перапіс праводзіцца профсаюзымі арганізацыямі і стат.-плянвымі арганізацыямі. Але без дапамогі грамадзкасьці, без мобілізацыі навакол гэтай справы комсамолу, настаўніцтва, культармейцаў—правесці яго будзе немагчыма.

Прымацаваны да прадпрыемстваў школы павінны вылучыць спецыяльных арганізатараў-інструктараў, якія будуць інструктаваць і

сачыць за работай па перапісе няпісьменных і малапісьменных рабочых брыгадзіраў. Перапіс будзе праводзіцца шляхам апытваньня кожнага рабочага. Астатнія прадпрыемствы і ўстановы ахопліваюцца арганізатарамі-інструктарамі студэнтамі і брыгад, вылучаных саюзам савгандльслужачых і інш. культурных сіл.

Комсамольскія арганізацыі павінны мобілізаваць на правядзеньне перапісу найбольш пісьменных і актывіўных комсамольцаў, як на заводзе, так і ў навучальных установах, паслаўшы апошніх на найбольш цяжкія вучасткі будаўніцтва (дарожнае будаўніцтва). Профаганізацыям трэба будзе праводзіць сходы ўсіх рабочых, растлумачваючы сутнасьць перапісу, вылучаць у кожным пэру, зьмене, аддзяленьні брыгады па перапісе і супольна з райстатпляннамі забясьпечыць 100 проц. ахоп апытваньнем усіх рабочых.

Перапіс у саюзам павінен ахапіць пагадоўна ўсе прадпрыемствы. Неабходна праводзіць сходы настаўніцтва бліжэйшых да савгасаў школ, якія супольна з рабочымі ўзялі б на сябе ўвесь цяжар перапісу.

Для правядзеньня перапісу пры ўсіх міжсаюзных арганізацыях стварыць спецыяльныя камісіі з профсаюзна-стат. плянвымі арганізацыямі, Раёна, прадстаўніцамі комсамолу, т-ва „Прэч няпісьменнасьць“. Тэрмінова распрацаваць пляны перапісу і распачаць раставоўку і інструктаж сіл.

Клімковіч.

Злачынна марудныя тэмпы

Правядзеньне культэстафэты па Полаччыне—пад пагрозай зрыву

Полаччына ўключылася ў культэстафэту. Пры райкоме партыі стварылі штаб, склікалі сход культармейцаў, на якім абгаварылі пытаньне ўдзелу раёну ў эстафэце.

У горадзе праводзіцца растлумачальная праца, вылучаны ліквідатары няпісьменнасьці, популярызуюцца ідэі культэстафэты.

Райпрофбюро не звярочвае належнай увагі на гэтую працу. Прадстаўнік у раёны штаб нават не зьяўляецца на паселжанне штабу. Пры райвыканкоме яшчэ ня створана камісія садзейнічэньня ўсеагульнаму навучаньню. Плян арганізацыі лікпунктаў па горадзе ня выконваецца і ёсьць няўпэўная пагроза зрыву ліквідацыі няпісьменнасьці.

Па раёне справа яшчэ горш. Уся праца праводзіцца злачынна маруднымі тэмпамі. У Вульскім сельсавеце з вызначаных 11 лікпунктаў працуе толькі 3. Часам настаўнікі не жадаюць працаваць у лікпунктах, даве-

даўшыся, што гэта праца не аплатаецца. Характэрным прыкладам могуць служыць настаўнік Маймік, а таксама настаўніца Казуцкая з Сосніцкага сельсавету, якая пакінула лікпункт, добра ведаючы, што з вызначаных 11 пунктаў працуе толькі тры.

Пры Астрынскім сельсавеце ніводнага лікпункту няма, у Юравіцкім сельсавеце працуюць толькі 2 лікпункты, замест вызначаных 12. Такое становішча амаль па ўсіх сельсаветах. На гуде „Праца“ 200 чалавек няпісьменных рабочых, а ліквідацыя няпісьменнасьці зрываецца з-за няабавязных адносін заводу.

6 школ раёну не забясьпечаны настаўнікамі.

Комсамольская арганізацыя ня стала на чале правядзеньня культэстафэты.

Пры такіх умовах нельга спадзявацца на пасьпяховае правядзеньне і сканачэньне культэстафэты.

Альша Ш-а.

„Прэч Няпісьменнасьць“ бязьдзейнічае

У Пухавіцкім раёне налічваецца шмат няпісьменных і малапісьменных, якія да гэтага часу ня ведаюць, дзе будзе дзейнічаць лікпункт і дзе магчыма зарэгістравацца.

Рэгістрацыя малапісьменных і няпісьменных не праводзіцца, ня глядзячы на тое, што ў раёне ёсьць ячэйкі „Прэч няпісьменнасьць“.

Бяда толькі ў тым, што гэтыя ячэйкі ніякай працы не праводзяць. Сходаў ячэек „Прэч няпісьменнасьць“ ня было больш, чым паўгода і некаторыя таварышы ня ведаюць, што яны зьяўляюцца сябрамі гэтага таварыства.

Як партыйныя, так і комсамольскія арганізацыі нічога не зрабілі ў справе барацьбы з няпісьменнасьцю і ініцыятыва гэтага працай.

Камізаў.

АДСТЫ ГАЗЭТЫ ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА ВАПАРТУЮЦЬ:

Бюлетэнь падрыхтоўкі і перазаклучэньня колдагавароў

№ 6

Выдаецца раз у 5 дзён

№ 6

Да сканачэньня правэркі колдагавароў засталася зусім мала часу. Па некаторых прадпрыемствах гэтая праца ўжо канчаецца. Зараз неабходна разгарнуць збор рабочых прапагоў і падрыхтоўку да складаньня новых колдагавароў.

На заводзе Дрэвапрацоўшчык правэрака канчаецца. Комсамольскі колектыў ніякага ўдзелу ў гэтым напрамку ня прыняў.

У Любаньшчыне колдагаворная кампанія праходзіць надзвычайна маруднымі тэмпамі. Комсамол Бабруйскага Дрэвапрацоўчага камбінату, як і комсамол „Комунара“, цягнецца ў хвасце.

„Энэргаўцы“ добра падрыхтаваліся і правялі сваю працу. Раўняюцца па лепшых! Разгортвайце правэрку і збор прапагоў рапартуйце „Чырвонай Зьмене“!

Менскі чырвонаштанартны зав. „Энэргія“

Колдагаворная кампанія праходзіць пры актыўным удзеле ўсіх рабочых.

Рабочыя ўнеслі шэраг прапагоў па палепшаньню працы. Комсамольскі колектыў некалькі раз абгаварваў гэтае пытаньне на сходах і мобілізаваў усіх комсамольцаў на правядзеньне колдагаворнай кампаніі.

Брыгадзір „Ч. З.—Г. Фрыд.

Часам бывае і гэтак:



Прыгожы колдагавор і агіднае яго выкананьне

Менскі машынабудаўнічы зав. „Комунар“

Колдагаворная кампанія праходзіць зусім незадавальняюча. Фабком абмежаваны тым, што вылучыў аднаго сябра фабкому Гараўцова і... больш нічога.

Нават сам старшыня фабкому ня ведае, як праходзіць гэтая важнейшая політычная кампанія.

Комсамольскі колектыў заводу „Комунар“ бязьдзейнічае і ня стаў на чале творчай актывнасьці рабочай моладзі.

Брыгадзір „Ч. З.—Г. Ф.

Бабруйскі дрэвапрацоўчы камбінат

У кастрычніку пачалася падрыхтоўчая праца да перазаклучэньня колдагавароў. На цэхавых сходах разбіралі стары колдагавор і давалі прапаговы да новага. Былі вылучаны брыгады па збору прапагоў.

Аднак, трэба адзначыць, што гэтай кампаніі не надана адпаведнага політычнага значэньня і не мобілізавана рабочая грамадзкасьць на яе правядзеньне.

Комсамол—у баку ад гэтай кампаніі. Няма ні дэаўнгаў, ні плякатаў, прысьвечаных гэтай кампаніі. Насыценныя газэты слаба асьвятляюць ход колдагавароў.

Засталася мала часу. Комсамольскаму колектыву і профэсійным арганізацыям неабходна ўзварушыць работу і мобілізаваць рабочую актывнасьць з тым, каб важнейшая політычная кампанія была праведзена пасьпяхова і сваечасова.

Рудніцкі Голад.

Любаньскі раён

Колдагаворная кампанія разгорнута дрэнна з-за опартывістычных поглядаў на гэту кампанію адпаведных арганізацый.

Саюзы, у прыватнасьці Райпрофбюро, недаацэньваюць важнасьці гэтай працы. Па лініі саюзу Праца-сьветы абрана часовая кантрольная камісія, якая палец аб палец ня

Ударыла да разгортваньня працы. Невядома, як пры такой падрыхтоўцы пройдзе колдагаворная кампанія.

Клюх.

Менскі завод „Дрэвапрацоўшчык“

Правэрака колдагаворнай кампаніі ўжо часткова закончылася. У правэрцы ўдзельнічалі 35 чалавек добраахвотнікаў, якія працавалі па брыгадах.

Правэрака праходзіла па чатырох вучастках: зарплата, культура-бытавая, праца вучнёўства і ахова працы. Было раздана 700 анкет. У час правэркі атрымана шмат прапагоў.

Разам з дасягненьнямі трэба адзначыць шэраг недахопаў.

Адміністрацыя ня выканала колдагавор у галіне аховы працы вучнёўства. Вучні не вываюць тэорэтычных вед ў зьвязаных з вытворчасьцю. Парушаны пункт колдагавору аб прэміяваньні лепшых майстроў.

Комсамольскі колектыў заводу ў правэрцы выкананьня колдагавору прыняў надзвычайна слабы ўдзел. Вылучыў 15 чалавек комсамольцаў не зьявіўся актывнымі дапаможнікамі ў гэтай працы.

Ан-рэй Лоос.

НА ПАДРЫХТОЎКУ ПЕРАВЫБАРАУ

Работу сельсаветаў—пад кантроль працоўных мас

Камітэты і ячэйкі, мобілізуйце шырокія масы комсамольцаў, батрацкай, колгаснай і бядняцка-серадняцкай аднаасобнай моладзі на актыўны ўдзел у справаздачна-перавыбарчай кампаніі саветаў

Перавыбары саветаў—адказнейшае зв'язно комсамольскай работы

Саветкі Саюз — напярэдадні перавыбару органаў пролетарскай дыктатуры—саветаў.

Перавыбарчая кампанія гэтага году будзе праходзіць пры наяўнасці абвостранай класовай барацьбы ў горадзе і на вёсцы, якая выклікана нашымі вялікімі дасягненнямі на ўсіх франтах сацыялістычнага будаўніцтва; будзе праходзіць ва ўмовах ліквідацыі акруговага зв'язна і перанясення цэнтру работы саветаў у раён, што патрабуе ўзмацнення кіруючай ролі раённага сельсавету, узмацнення якаснага складу кіруючых іх кадраў. А ўсё гэта, разам узятая, патрабуе мажымальнай увагі і дакладнай падрыхтоўкі да правядзення перавыбару.

Комсамол, як памочнік партыі, павінен адграць ва ўсёй падрыхтоўчай і справаздачна-перавыбарчай рабоце вялікую ролю. Разгортваючы масавую падрыхтоўчую работу пад знакам: генеральнай правёркі работы сельсаветаў,—як яны павярнуліся тварам да колгаснага будаўніцтва, да новага ўздыму колгаснага руху і на базе суцэльнай колектывізацыі ліквідацыі кулацтва як класу;

правядзення рашучай барацьбы з класавым ворагам і яго агентамі правымі і «левымі» опортуністамі і ўсімі тымі, хто перашкаджае сацыялістычнаму будаўніцтву; выканання пацігодкі ў чатыры гады, выканання і перавыканання прафінплану, шырокага разгортвання сацыялістычнага ўдараўніцтва;

за пролетарскую нацыянальную культуру, за правядзенне ўсеагульнага і пачатковага навучання і ліквідацыі няпісьменнасці;

за ўзмацненне абароназдольнасці СССР і шырокага растлумачэння міжнароднага становішча.

Комсамол павінен забяспечыць ва ўсёй масавай падрыхтоўчай рабоце да справаздачнай і перавыбарчай кампаніі 100 проц. удзел шырокіх мас рабочых, батрацоў, колгаснікаў, бядняцоў і сярэдняй аднаасобнікаў, даць рашучы адпор імкненням класаварожных элементаў, выкарыстаць перавыбарчую кампанію для правядзення ў савет «сваіх людзей».

Аднак, зьмяшчаемы сёння матэрыял в усёй красамоўнасцю гасярыць аб тым, што шэраг комсамольскіх арганізацый і ячэек, ня здолеўшы аданіць усёй палітычнай важнасці задачы справаздачна-перавыбарчай кампаніі саветаў і задачы дакладнай падрыхтоўкі да правядзення справаздачна-перавыбарчай кампаніі, яшчэ да апошняга часу не пераклучыліся да правядзення практычных мерапрыемстваў гэтай комсамольскай работы.

Справаздачная кампанія ўжо пачалася. Камітэты і ячэйкі павінны наважыцца упушчанае, ня губляючы ніводнае хвіліннае зарэжа мобілізаваць шырокія масы комсамольцаў і працоўнай моладзі, шырока разгарнуць масавую работу сярод мас працоўнага насельніцтва, арганізаваць іх для дачы рашучага адбору ўсялякім сробам кулака, немана і іх агентам прадзельці ў савет.

Падрыхтоўка да перавыбару сельсаветаў правалена

У Дукорскім сельсавете (Сьмільвіцкі раён), падрыхтоўчая праца да перавыбару сельсаветаў праходзіць слаба.

Сельсавет чакае ад РВК дырэктыву, а партыйная і комсамольская ячэйкі, адгаварваючыся тым, што ў першую чаргу трэба скончыць загатоўку, не звяртаюць увагі на гэту палітычную кампанію. Ні партыйная, ні комсамольская ячэйкі не праводзяць работы з беднатай. Патрэбен рашучы пералом.

Сельсаветы слаба працавалі з беднатай

Падрыхтоўка да перавыбару саветаў у Заслаўскім раёне распачалася з 15-га кастрычніка. Паасобныя сельсаветы ўжо правялі правёрку сваёй работы па важнейшых галінах працы на вёсцы. Праверка работы сельсаветаў паказвае, што сельсаветы слаба працавалі з беднатай. Групы беднаты, якія існавалі пры сельсаветах, слаба працавалі. У Гатовіцкім сельсавете на працягу 5 месяцаў не праводзілася сходаў групы беднаты, бедната не арганізавана. Кіраўнік гэтай групы Вацкевіч сабраваў з кулакамі акалічных вёсак—Казлякова і Буцавічы—п'яніставаў з імі і г. д.

Аналогічная «праца» з беднатай праводзілася ў Шаршунскім і Вардынскай сельсаветах. Старшыня Вардынскага сельсавета КСУ адмаўляецца ад працы з беднатай. Ён кажа: «Беднаты няма, засталіся толькі гультай» і г. д. Сельсаветы не арганізавалі беднату і батрацтва на барацьбу з кулацтвам, на ліквідацыю яго як класу на базе суцэльнай колектывізацыі. Пры правядзенні кампаніі хлеба і бульбазагатоўка кулацтва паасобных вёсак удалася зрываць выкананьне планаў. У Сьвіжа-Гарадоцкім сельсавете кулацтва вёскі Сьвіжава, арганізаваўшы адстаўку частку жанчын і беднаты, зрывава сходы. Такі-ж факт меўся ў Шаршунскім і Гатовіцкім сельсаветах.

Некаторыя сельсаветы раёну ўжо разгарнулі справаздачна-перавыбарчую кампанію. Але ў гэтую працу ня ўдзягнуты шырокія колы колгаснікаў і бядняцка-серадняцкіх мас аднаасобнікаў. Комсамольская арганізацыя ў гэтай рабоце прымае слабы ўдзел. Ні адна комсамольская ячэйка не вядзе працы з батрацка-бядняцкай і колгаснай моладзьдзю.

Райкому партыі і райкому комсамолу неабходна ўлічыць гэтыя недахопы ў правядзенні справаздачна-перавыбарчых кампаній і прыняць вахады да ўзмацнення работы партыйна-комсамольскіх ячэек і работы сярод батрацтва і беднаты.

А. Знабы.

На ссыпным пункце

Сельсаветы Чэрвеньскага раёну не зьяўляюцца штабамі колектывізацыі

Вясною гэтага году ў Чэрвеньскім раёне былі праведзены дзятрымісячны перавыбары часткі тых сельсаветаў, якія не змаглі стаць на чале колгаснага руху. Але і зараз большасць сельсаветаў стаіць у глыбокім тыле колгаснага руху і не знашлі яшчэ сваё месца ўнутры колгаснага будаўніцтва.

Блізкі ад колгасаў сельсаветы бывае зусім ня кіруюць імі, а некаторыя з іх кіруюць шляхам адміністрацыйных загадаў, задушоваючы гэтым ролю праўленьняў.

У колгасе імя Леніна, Кліноцкага сельсавету, работа з колгаснікамі ўвесь час куляла. Колгаснікі вярбалі вялікую колькасць прагуду, няправільна разьмеркавалі ўраджай, г. зн. не па колькасці адпрацаваных кожным колгаснікам дзён, а па колькасці членаў сям'і ў гаспадарцы. Сельсавет ніякай увагі на гэта не звяртаў.

У Вайнілаўскім, Раваніцкім і іншых сельсаветах колектывізацыя зусім заглохла.

Адова ЦК УсеКП(б) ад 3-га верасня прапрацавана не ва ўсіх вёсках і колгасах.

Чэрвеньскі РВК павінен ўзмацніць кіраўніцтва работай сельсаветаў, бо большасць з іх не наважылася тварам да колгаснага будаўніцтва, ня стала на чале новага прызыву ў колгасы.

Міхась Ракіта.

Да перавыбару ня рыхтуюцца

Падрыхтоўчая праца да перавыбару ў Камарынскім сельсавете яшчэ не распачалася. Інструкцыя аб перавыбары саветаў яшчэ не распацавана. У склад сельсаветаў уваходзяць і комсамольцы, але да гэтага часу комсамольская ячэйка не заслухала справаздачы аб існай рабоце ў сельсавете. А. Рэзі.

ЦК ЛКСМБ, рэдакцыя беларускай старонкі „Комсамольскай Правды“ і ЦО ЛКСМБ—„Чырвоная Зьмена“ на 22-ХІ, а 12 гадзіне дня ў памяшканні Дзяржплану (зала пасаджаньяў)

СКЛІКАЮЦЬ НАРАДУ па шырокай распрацоўцы плянаў канкрэтных дзеянняў беларускага комсамола

НА НАРАДУ ЗАПРАШАЮЦА:

Дзяржплан (т. Гольштэйна і зводна-плянавае бюро), ВСНГБ—(сйбра прэздыму і зводна-плянавае бюро), Наркомзем—(намеснік наркома, сэктар мэяорацыі, плянава-эканоміч. сэктар), Мэлітрэст—(прадстаўнік), Лесбел—(прадстаўнік), Белторп—(прадстаўнік), Белкагасцэнтр—(прадстаўнік), Жывёлаводсаюз—(прадстаўнік), Сьвінаводтрэст—(прадстаўнік), Ільняныковае аб'яднаньне—(прадстаўнік), НДЛ Леніна—(прадстаўнік), Інстытут Прамыс.—(прадстаўнік), Балотная станцыя—(прадстаўнік), Воінтна-сьвінавод. станцыя—(прадстаўнік), Інгасп. БДУ—(дэкан), сэкратары комсамольскіх ячэек: ВСНГБ, Дзяржплану і Інгасп. БДУ і комсамольцы-аспіранты.

ЦК ЛКСМБ, рэд. бел. стар. „Комсамольскай Правды“, ЦО ЛКСМБ—„Чырвоная Зьмена“

Паштовая скрынка

Чаборыку — „Дзвігуем прарывы“, „Вожыку — „Дзе РК КСМ“, М. Піскуну — „На буксір“, Карыкіну — „Зьверх пліну“, Кудравому П. — „Па за колгасам“, Грыдзюшкі — „Мобіліза ацэ усе сілы“, Экалу — „Пераключыліся на халду“, Глушкі — „Вось яно вялікае месца“, Сялюку — „Хлеб—дзяржава“, А. С. — „Чырвоныя абозы“, Комсамолу — „Выканам плян“, Навальніцы — „Галаваціны, прачнецца“, Паліні Я. — „У дапамогу ўборцы бульбы“, Вол — „Ход колгаснага паходу“, Кажанойскаму — „Бульбу выбіраем“, Жэку — „Вось так правялі хлебзагатоўку“, Боську — „Кампаніі праходзяць самацёкам“, Ляку — „Контрактная праходзіць самацёкам Вясламу“, Дапамагем комуне“, Зайцаву — „Выканалі плян бульбазагатоўка“, Рабочаму — „Забывліся аб брыгадзе“, Рыг. Малатку — „Да тэрму“, „Самцёкам“, А. Дубоваму — „Ажывіць работу“, М. Я. — „Самзабкладаньне на апошнім месцы“, Гольману — „Дам'ягаюць практычна“, Н. Я. — „Наша слова Х'везду“ ЛКСМБ, Ян. Б. — „У паход за бульбу“, Навальніцы — „Бульба замерзла“, Ц. Лявіцкаму — „Контрактная зрываецца“, Шоры — „Распачалі працу“, М. Піскуну — „Вая хваля“, Аса — „Комсамольцы на курсе справы і ў загатоўках удзельнічаюць“, Ц. Лявіцкаму — „Адазілі працу“—вашы допісы ня дуць, большасць з іх спазніліся, некаторых няма фактаў.

Паведамленьне

24 лістапада, а 6-й гадзіне чары, у клябе Савгандльскага ЦКБ НК РСІ склікае нараду кіраўнікоў, сэкратароў партыйных і комсамольскіх ячэек, старшынь рабкоры ўсіх цэнтральных і раённых саветаў, гаспадарчых і операцыйна-гандлёвых устаноў пятаўню:

„Работа і задаткі саветскага працу“ (Даскладчык тав. Калінін). Запрашаецца партыйна-професійналыны актыў гэтых устаноў.

ЦК НК РСІ

ДА ўВАГІ

КОЛЕКТЫВАЎ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПАПІШЧЫКАЎ СЭКТАР ДРУКУ БЕЛАРУСКАГА КІРАЎНІЦТВА СУВЯЗІ

што з мэтай зьнішчыць скаргі, якія падаюцца з прычыны неатрымання газет, асабліва ў першых лічбах падпіснога месяцу, сэктар канчаткова спыняе прыём падпіскі 27 чысла кожнага месяцу.

Таму просім усіх упаўнаважаных па друку прадпрыемстваў і устаноў, а таксама арганізатараў падпіскі прыступіць да збору падпіскі ад рабочых і служачых сваёго колектыву не пазней 14-ХІ Сабраную падпіску не атрымліваць, а здаць для выканання ў газетнае бюро (буд. пошты), або яго працаўніку, пачынаючы з 15-ХІ 30 г.

Адначасова зварочваем увагу упаўнаважаных і арганізатараў на правільнасць адрасоў падпішчыкаў пры складанні спісаў. Неабходна памятаць, што няправільны адрас выклікае непараўменьні і скаргі ў неатрымання газет.

СЭКТАР ДРУКУ БЕЛАР. КІРАЎН. СУВЯЗІ

АБВЯШЧЭНЬНЕ

Пры менскіх беларускім і яўрэйскім пэдтэхнікумах адчыняюцца Вячэрнія курсы па падрыхтоўцы рабочых і дзяцей рабочых у пэдагогічныя тэхнікумы

УМОВЫ ПРЫЁМУ: 1. Адукацыя ва 5 груп сямігодзі. скончыўшыя курсы заліваюцца на 1-шы курс пэдтэхнікуму з стыпендыяй па вышэйшай катэгорыі.

4. Заявы падаюцца дырэктарам пэдтэхнікумаў, альбо фабзавкомам, з наступнымі дакумантамі: а) завераную фабзавком анкету, б) пасведчаньне аб адукацыі, в) мэтрычную спраўку, г) адносіны да вайскавай службы (для мужчынаў), д) спраўку аб стане адраоў.

Пачатак заняткаў 1-га сьнежня г. г. БЕЛПЭДТЭХНІКУМ І ЯПЭДТЭХНІКУМ.